

сесія ЦВК БССР XI склінання

ПІСЬМЕННІ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСІ

Янка КУПАЛА*

Народны паэт рэспублікі

Прамова тав. З. Д. НЕЙШТАТА

НАМ. НАРХОМА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ

У мінулым годзе на з'ездзе сесіі сталі даклад аб ахове здароўя. Мы атрымалі пэўныя дасягненні, пэўныя заданні. Давольна мне ў некалькіх словах расказаць, як мы ажыццяўляем гэтыя заданні. У нас, у Беларусі, была надзвычайна дрэнная пастаўка санітарна-гігієнічнага справы. Я лічу, што мы ў 1935 годзе ў гэтай частцы масам значныя поспехі. Перш за ўсё, мы стварылі санітарную арганізацыю, якой амаль не было ў Беларусі, мы ўзмацнілі санітарную арганізацыю ў нармаце, а тасамса ў Менску, дзе правалі надзвычайна вялікую работу.

Справа аховы здароўя патрабуе таго, каб масы самі прымалі ў гэтым удзел. Асабліва гэта адносіцца да вёскі. Мы абвяснілі конкурс на лепшы ў санітарных адносінах раён. І мы маем надзвычайна каштоўныя паказальнікі. Напрыклад, мы падрыхтавалі 16 тысяч з іпшам грамадскіх санітарных інспектараў, з якіх 12 тысяч прайшлі курсы санітарнай граматы.

Я памяню, як у мінулым годзе, калі мы з'ездзе сесіі атрымалі дэкрэтныя пабудаванні ў калгасах 1.500 лазняў, мы хачоць гэта ўсклаілі на Народны камітэт земляробства, лічыць, што вельмі блізка да Нармазама. Але Нармазам адмовіўся, заявіў, што для гэтага патрэбна некалькі мільярд рублёў капіталаўкладанняў. Я вам магу сёння рапартаваць, што на 1 снежня мы пабудавалі ў калгасах 1.000 лазняў і 670 лазняў заканчаем.

У 1935 годзе мы вялікую ўвагу аддавалі і дасяглі значных поспехаў у справе родавай дапамогі. У нас адкрыта 58 хат-радаіўняў замест намечаных 30. Потым мы падрыхтавалі больш 500 акушарак. К і мая мы разгорнем 400 акушарскіх пунктаў па сельсаведах. Нам даю заданне з'ездзе сесіі, каб у канцы 1937 г. кожны сельсавет меў акушарскі пункт. На працягу 1935 года палову гэтага задання мы выканалі.

За лета 1935 года мы прапусцілі праз санітарныя лагеры 7 тысяч дзяцей. Мы арганізавалі ў 1935 годзе дзіцячы санаторы ў Крынках на 170 коек, дзіцячы сучасны санаторы ў Астрашніцкім Гаралку на 75 коек, начны дзіцячы санаторы ў Магілёве на 80 коек. На 1936 год наметана значна больш дзіцячых устаноў: усебеларуская адрэўніца, начны і дзённы санаторы.

У нас вельмі мала ўрачоў на вёсцы, па двух прычынах. Першая прычына гэта тая, што нарком аховы здароўя дрэнна працуе. Ён не напроўвае ўрачоў на вёску, а туды, куды ўрач просіцца. Другая прычына тая, што райвыканкомы не ствараюць для іх работы ўрачоў умовы і ўрачы ад іх бяжыць.

Мы павінны ведаць, што культурныя запысы зараз высокія, і ва ўрачы культурныя запысы большыя. І таму, калі ўрач паліцае і вам, вы абавязаны яму стварыць неабходныя ўмовы. У першы раз красік—ліпень месіцы ў нас пачынаюць выпуску ўрачоў, і мы пашлем на вёску да 500 урачоў. Мы запашым усе ўчасткі. Але мы патрабуем, каб ўрачы атрымалі кватэру, агарод і яшчэ сёе-тое. Я аб гэтым гаварыў у тав. Саавіама. У РСФСР пачынаюць паставава аб тым, каб ўрачы на льготных умовах далі карову. Мне здаецца, што і ў нас гэтага трэба дабіцца.

Перад намі стаіць задача ўмацаваць калгасную медыцыну, умацаваць санітарную арганізацыю на вёсцы. Мы атрымліваем для вёскі 500 урачоў, атрымліваем, апрача таго, 1.000 талачек срэбраныя мелпераналу — фельчароў, акушарак і медысэў, якіх мы пашлем на вёску. Мы абавязаны падрыхтавацца да прыёму гэтай велізарнай колькасці людзей. Я ўпэўнены, што пад кіраўніцтвам партыі і ўрада мы ліквідуем адставанне аховы здароўя, не будзем адставаша на гэтым участку, а будзем іці ў нагу з усім сацыялістычным будаўніцтвам. (Апладысменты).

Прамова тав. Е. І. ГЛАДЫШЭВА

РАБОЧЫ-СТАХАНАВЕЦ БАБ РУЙСКАГА ЛЕСАКАМБІНАТА



Таварышы, я памятаю, як на XI з'ездзе Совецкага Загвалчкі прамалдзела ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд у сваім выступленні крытыкаваў Бабруйскі раён, у прыватнасці бабруйскі лесакамбінат за тое, што мы не спраўляемся ў ускладзеных на нас заданнях, не выконваем вытворчай праграмы. К Ш-й сесіі ЦВК Бабруйскі раён і наш лесакамбінат прышлі з вялікімі поспехамі ў справе выканання вытворчай праграмы, у справе разгортвання стаханавскага руху. Пасля таго, як Алексей Стаханаву вырубіў заміст 7 тон 102 тон угулаю, пасля таго, як тав. Русіскі заміст 90 кубаметраў расілаваў 163 кубаметры лесу, стаханавскі рух пачаў разгорці і на нашым камбінаце. Я першы ўстанавіў усебеларускі рэкорд: расілаваў заміст 90 кубаметраў 145 кубаметраў лесу. Тут ка мяне абачталі тт. Рупко, Аляшкіна, Міхалінік, Іванюк, Бульнік і інш., якія распісвалі нават да 190 кубаметраў.

Асабліва разгарнуўся ў нас стаханавскі рух, калі мы пачалі спарываць з архангельскім лесаводам, у прыватнасці з тав. Муцінскім. Мы расілавалі 201 кубаметр, яны 250—280 кубаметраў. Праз некалькі дзён мы абачталі архангельскага, назаўтра яны нас зноў абачталі. Мы штодзённа абменьваемся тэлеграмамі з Архангельскам. Сёння мы напералзе, аўтра яны. Нядаўна ў ўстанавіў новы ўсеагульны рэкорд — расілаваў 528 кубаметры лесу. У выніку гэтага спарывання наш бобруйскі лесакамбінат уо-ж-ж алярэду архангельскага лесавода, і мы занялі першае месца ў Саюзе. Тав. Малаўцаў у сваім дакладзе на пленуме ЦК ВКП(б) гаварыў аб Беларусі і, у прыватнасці, аб бобруйскім лесакамбінаце, гаварыў аб тым, як бобруйскі лесакамбінат уключыўся ў стаханавскі рух і мае надзвычайна павялічаныя работы.

У кастрычніку 1935 года на нашым лесакамбінаце з 3.000 рабочых стаханавцаў было толькі 107

чал. На 1-е студзеня 1936 года мы ўжо маем 976 стаханавцаў.

Як мы спраўляемся ў заданнях 1936 года, якія пастаўлены перад лесакамбінатам? Вытворчая праграма камбіната супроць 1935 года павялічана на 40 проц. За студзень павялічаная праграма па ўсёму лесакамбінату выканана на 113 проц.

Нашы стаханавцы, напрыклад, тав. Рупко і інш., гавораць, што мы мала павялічылі праграму, трэба было павялічыць не на 40 проц., а на 50 проц.

У разніцы стаханавскага руху нам многа дапамагло райнае кіраўніцтва; партыйнае, профсаюзнае, гаспадарчае і асабліва сакратар райкома партыі тав. Чарнышоў.

Чарнышоў. Маладзёц тав. Чарнышоў.

Гладышэў. Сапраўды маладзёц. Тав. Чарнышоў прысутнічае на кожнай нашай вытворчай нарадзе. Калі патрабавалася, то тав. Чарнышоў і ўдзельнічае ў нашым адрэўніцтве ў цэлу, дапамагаў нам.

У нас былі і такія людзі, якія выступалі супроць стаханавскага руху, напрыклад, тэхнарк Альберцін, наміроўнічыц пэха Сандэр. Але яны атрымалі «на зубах», як гаварыў таварыш Сталін, іх выкідаў з кіраўніцтва і паставілі сапраўдных большавікоў, якіх лэпмагалі ў наладжанні справы.

Я хачу яшчэ згадаць зноў на тым. Горад Бабруйск цяпер ужо не той мяшчанскі горад, якім быў калісьці. Цяпер Бабруйск стаў прамысловым горадам з 23 тысяч рабочых. Але тав. Чарнышоў у нас няма кіноапарату. Той кіноапарат, які ёсць, ён добры 10 гадоў таму назад, а цяпер патрабаваны выраслі. Трэба будзе на гэту справу выкінуць увагу.

Наш бобруйскі камбінат узяўся нядрэнна і за абарончую работу. Калі я быў у Маскве на прыёме ў тав. Лобова, нас прымаў і тав. Эйзенман, які гаворыў з намі аб абарончай рабоце. У гэтай галіне мы сёе-тое прарабілі. Рабочыя бобруйскага лесакамбіната агуравалі ў адно палае, працуюць па-стаханавску і па клічу партыі і ўрада, калі вораг суне свай свіно рыла ў наш советскі агарод, рабочыя нашага камбіната па-стаханавску ўстануць на абарону сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Чарнышоў. Правільна. Гладышэў. Нашы рабочыя дадуць ворагу адпор па-стаханавску. (Апладысменты).

Пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі камбіната і райкома, пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і ЦК ВКП(б) план 1936 года мы з генаралам выканам і перавыканам.

Няхай жыць наша Камуністычная партыя большавікоў!
Няхай жыць наш правадзір, друг і настаўнік таварыш СТАЛІН!

Прамова тав. М. А. ГУРЫНОВІЧ

СТАРШЫНЯ КАЛГАСА «ЛЕНІНСКІ ШЛЯХ», БЯГОМЛЬСКАГА РАЕНА



Сёння на трэцяй сесіі ЦВК БССР я хачу расказаць, як наш калгас выканаў заданні, пастаўленыя перад намі партыяй і ўрадам на 1935 год.

Перш за ўсё аб жывёлагадоўлі. Па плане 1935 года мы павінны былі выгадаць 15 шт. цялят. Наш калгас выгадаваў 81 цялё. Мы перавыканалі план і па палову рагатай жывёлы: замест 40 галоў па плане, наш калгас мае 61 галаву, тое пяць далі боскароўным калгаснікам. Па авецках замест 20 шт. па плане наша ферма мае 27, па свінаферме план намячаў 65 галоў і ферма мае 65 галоў, а 19 гадоў маладняка раздалі калгаснікам.

План мясапаставак па свінях калгас перавыканаў да 12 верасня 1935 года.

Некалькі слоў аб дарожным будаўніцтве. Калгасу быў дан план на 1935 год у 234 конепрадаіўні. Калгас даў 387 конепрадаіўні, гэта значыць перавыканаў на 33 конепрадаіўні. Пешых прадаіўняў дана было заданне ў 1935 годзе 246, а мы выканалі — 258. План работ па дарожным будаўніцтве мы выканалі да чэрвеня 1935 года.

Да веснавай пасевнай кампаніі 1936 года мы падрыхтаваліся не дрэнна: адрамантавалі плугі, плугі, бораны і астатні інвентар поўнасо.

Заўважым нашу партыю і ўрад. Чо нашы калгаснікі і калгасніцы і далейшым будзе змагацца за ўсе планы, якія будуць даны партыяй і ўрадам. І мы не адмаём сваіх зямляў, будзем змагацца і дабівацца таго, каб наш калгас «Ленінскі шлях», які знаходзіцца на рубяжы двух светлаў, быў калгасам узорным, прыкладным.

Няхай-жа жыць наша камуністычная партыя большавікоў!
Няхай жыць наш любімы правадзір таварыш Сталін! (Апладысменты).

Прамова тав. С. М. СЫМАНА

СТАРШЫНЯ БУЧАЧЫНСКАГА СЕЛЬСОВЕТА, ЧЫРВОНАСЛАБОДСКАГА РАЕНА

Таварышы, калгас Чырвонаслабодскага раёна жывуць на стыку двух светлаў — свету, які будзе сонлівым, і свету, які задымаецца ў іскрах крыві.

Я хачу сёння расказаць сесіі ЦВК БССР, як калгас нашага раёна змагаўся за павышэнне ўрадаўнага, а далейшы ўздым калгаснай гаспадаркі. Прыкладу толькі некалькі прыкладаў.

Брыгада т. Плевака ў калгасе «Траці рашаўчы» дабілася ўрадава ў 22 центнеры аўса і 20 центнераў ячменю з гектара. У калгасе «12-годдзе» у м. Семезава ёшч калгасніца, якая дабілася прыплогу ад 7 свінамацак да 78 дзевяных парастаў.

Мы распрацавалі вышукленне таварыша Сталіна на парадзе перадавых камбайнераў і камбайнерак, выпрацавалі рад мэрарыямстваў для таго, каб у 1936 годзе дабіцца ўрадаўнага не менш як 18 центнераў па яравых і 16,5 центнераў па азімых з гектара. Гэтага мы даб'ёмся ва што-б там ні стала.

Самы буйны калгас (344 сям'і) у нашым раёне вельмі папярпеў у 1933—34 годзе ад польскіх дзверастаў. Гэты калгас 11 раз гарэў і папярпеў страт на 150 тысяч рублёў. Але калгаснікі не палі духам, наш беларускі ўрад шмат дапамог ім, адпусціў лес. І калгаснікі бедара і радасна будуюць свай калгаснае жыццё. Калгас моцны, бо там працуюць стады кіраўніцтва нашай партыі павінны большавікі.

Мы жывём на рубяжы двух светлаў. Я хачу заўважыць сесіі ЦВК ад імя ўсіх калгаснікаў Чырвонаслабодскага раёна, што калі вораг вачоха пераходзіць нам у будаўніцтве сацыялізму ў нашай краіне, мы ўсе, як алаі, будзем гэта на вострыя граніцы, будзем гэта на ўсходняй граніцы, — выстоім на абарону нашага вялікага Совецкага Саюза.

Няхай жыць наша камуністычная партыя!
Няхай жыць наш кіраўнік таварыш Сталін!

Прамова тав. К. А. РУБЕНА

СТАРШЫНЯ КАПІЛЬСКАГА РАЕНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА

У дакладах старшнін Соўнаркома тав. Галадзёда і яго намесніка тав. Любовіча былі ясна адзначаны тая велізарнейшая поспехі, якія дасягнуты нашай ордананоснай БССР у 1935 годзе. Гэтыя поспехі дасягнуты былі дзякуючы правільнаму правядзенню генеральнай лініі нашай партыі, дзякуючы мудраму кіраўніцтву нашага вялікага правадзіра і пастаўніка таварыша Сталіна. (Апладысменты).

У нашым пагранічным Капільскім раёне за мінулы 1935 год мы таксама маем рад неумоўненых дасягненняў. Так, калгас імя Будзінскага дасягнуў урадава па ячменю 140 цудоў з гектара, а ў некаторых месцах нават 160 цудоў з гектара; ільновазакна 6 центнераў. Такія калгасы не з'яўляюцца адзінаклямі. Іх дзсяткі (калгас імя Сьвердлова, «Красавіца», «Чырвоны сцяг», «8 сакавіка» і інш.).

Чаму яны дасягнулі такога ўрадава? Імяна таму, што добра вялася падрыхтоўка да веснавай пасевнай кампаніі. Да сярбы ўматывалі ўсе калгаснікі, скарывалі ўсё неабходнае для таго, каб узяць урадаўнае глебы. Правільна і добра апрацавалі ячмялю. Своечасова і дэталёва выканалі пляны сярбы, правалі прапозку.

Неабходна адзначыць таксама дасягненні, якія ў нас ёшч па жывёлагадоўлі. Некаторыя свінагадоўчы фермы нашага раёна маюць значныя дасягненні: ферма «Комунар», Валікарэўскага сельсаведа (вадзючкі фермы Стаскевіч) поўнасо выканалі план па жывёлагадоўлі, дэталёва выканалі план 1935 года па мясапастаўках, выканалі 50 проц. плана 1936 г.; прадала 174 галавы падрослых свіней іншым калгасам і мела частага прыбытку каля 40 тысяч рублёў.

Мы таксама маем досыць вялікія дасягненні і ў рабоце нашай МТС. Машинатрактарная станцыя ў 1935 годзе выканалі план работ на 111 прац., а лепшы брыгадзір, званы чалавек, Зояя Раюк выканалі план на 163 прац.



Значна палепшылася работа нашых сельсаветаў.

Чарнышоў. — Як у вас праходзіць справаздачная кампанія?

Рубен. — Справаздачная кампанія раўна на нашаму раёну толькі зараз разгарнулася. На справаздачныя сходы з'яда даходзіць да 100 проц. Актыўнасць таварыш ўсе калгаснікі, скарывалі ўсё неабходнае для таго, каб узяць урадаўнае глебы. Правільна і добра апрацавалі ячмялю. Своечасова і дэталёва выканалі пляны сярбы, правалі прапозку.

Заданні, якія намечаны па нашаму раёну на 1936 год, з'яўляюцца мінімальнымі. Наряды, якія мы правалі з лепшымі людзьмі—стаханавцамі гавораць за тое, што план 1936 года будзе не толькі выканал, але і перавыканал. Гэтыя наравды гавораць аб тым, што палітычная свядомасць калгаснікаў вырасла, і вараз у нас штодзённа растуць новыя людзі—стаханавцы.

У нас вараз умоўнена праводзіцца работа па падрыхтоўцы да веснавай пасевнай кампаніі. Вывозіць торф і ўвазіць на сям абавязальства да 15 лютага поўнасо выканалі заданні па вывазі торфу і гною.

Я заўважым сесіі ЦВК ад імя калгаснікаў і чырвоных пагранічнікаў, што пад кіраўніцтвам партыі і ўрада наш пагранічны раён у 1935 годзе дасягне тых раёнаў і поспехаў, да якіх кліча нас наша партыя і наш урад. (Апладысменты).



Даведзенае да крайнасці эксплуатацыйна-памешчыцкай і гітэтам пачынае сцяпнасць на чале з пралетарыятам, як кіраўніком і геаманом рэвалюцыі, выступіла на барацьбу супроць самадзяржаўна-памешчыцкага ладу, супроць царя і памешчыкаў.

І ў гэты перыяд, імяна ў 1905 годзе, прывярнула мастацкі талент пэснера народнага гора і мужыцкай няволі, Янк Купала. Ён выступае са сваім першым вершам «Мужык».

Што я мужык, усе тут знаюць, і як ёсць гэты свет вялікі, з міне смяюцца, пагарджаюць, бо я мужык, дурны мужык. Што голю я, памінем згінучы, як той у лесе чалпаві.

І як сабака, свет пакінуў, бо я мужык, дурны мужык. Але хоп коды жыць тут буды, як будзе вец тут мой вялікі, Ніколі, брешыць, не забуду, што чалавек я, хоп мужык.

Гэтым вершам Купала а самага пачатку паказвае сабе, як паэт, што апынае лёс селяніна, забітага і прызначанага ва ўмовах паліцэска-прыгоніцкай Расіі.

Янка Купала (Іван Дамінікавіч Лупэвіч) нарадзіўся ў 1882 годзе ў сямі дробнага арандатара Лупэвіча, у фальварку Вяжыцка, былога Мяскага павета.

Янка Купала не толькі бацьку ўдзелься жак жыцця вёскі, паліцэйскай пачынаў памешчыцка-паўпартыйскім ідам, ён, блізкаючыся па памешчыцкім майбачкам у пошук работ, сам пераёб і перажыў крываць памешчыцкага гнёту і казаль.

Гора і бесправасветная галеча прапознага беларускага сялянства — воем амеце пэснера Купала та гора, якім ён закліваў і будаў народнага ніз на барацьбу з непаўнасным і памешчыцкім і царскім апрачкіямі.

У пільным радзе вершаў Янк Купала ва ўсёй вырваяўці сіле паўстае перад намі жудасць памешчыцка-буржуазнай сістэмы. Пэсменнік паказвае абставіны пільнай працы селяніна на пана; якой радзі пераў служыць абінавачаннем паліцэйска гнёту.

Буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў Расіі разбудыла напьянальна-прыгнечаны рух у напьянальна-прыгнечаных народах за свай вызваленне з-пад напьянальна-вызваленчы рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух.

А хто там ідзе, а хто там ідзе ў агромнітай такой грамадзе? — Беларусы, А што яны нясуць на худых плячах, На руках ў крыві, на нагах ў лапцях? — Сваю крывіду, А куды-ж нясуць гэту крывіду ўсё, А куды-ж нясуць на сваё казав? — На свей палы, А хто гэта іх, не адзін мілліён, Крывіду носць навуцкі, рабудоўці іх сон? — Бяда, гора, А чаго-ж, чаго захацелася ім, Пагарджаным век, ім, сляпым, Глухімі? — Людзьмі званца.

Тэзіс, паказвае ў сваёй патэтычнай ролі малодзай літаратуры беларускай, самага забітага народу партыйскай Расіі. Ён пераклаў на рускую мову гэты верш, назваўшы яго гімнам.

Нават з гэтага факту відаць, як Алексей Максімавіч ішо галды, у галды самадзяржаўнага ладу, зварачаў увагу на развіццё беларускай літаратуры, як і літаратуры іншых народаў, азімаў з ёў рускага чытача. Не хто іншы, як Алексей Максімавіч адкрыў тым чынам рускаму чытачу беларускага паэта Янку Купала ішо ў 1911 г., акрыўшы яго, паліцэска-прыгоніцкай Расіі.

М. Горкі сваім метым вараз вялікага пэсменніка ўбачыў у Купала мастака, творы якога, што нальваў калгасна, непарыўна звязаны з народнай — творчасцю, жыццямі глыбокімі нізамі — шматлікай вялікай, ён выказаў яе думкі і настроі. А ў гэтым сіла твораў, сіла і веліч пэснера Купала.

Купала выступае як рэвалюцыйна-дэмакратычны рэаліст, адлюстроўваючы жыццё і барацьбу масы.

Але Купала, які выступаў на першым этапе буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі з агнітай напьянальна-прыгнечаным памешчыцка-эксплуататара, супроць прыгоніцкай параджаў, не адолеў быць паслядоўна барацьбітом рэвалюцыі, які ясна бачыў не мэты, а дачыці, пераствітывы і галоўныя рухавіцкі сілы.

Янка Купала адлюстроўваў у сваіх творах ідэалогію дробнага таварыствотворцы. І само сабою зразумела, дзвёгата прырода гэтага класа не магла не наклаці дзвасцісіці, супярэчлівасці на творы Купала.

Калі пасля рэвалюцыі 1905 года, якая не завяршылася перамогай, насталі галды рэанцыі, Янка Купала ўпадаў ў роспач, часамі ў містыку, апынаўца перад ідэялізмам і творчым тулікам, амаль тасе яго ранейшай сіла, як рэвалюцыйнага рэаліста, магутнага пэснера барацьбы.

Усё гэта абумовіла тое, што Янка Купала папшоў пад уплыў беларускага буржуазнага напьянальна-прыгнечаных рух у напьянальна-прыгнечаных народах за свай вызваленне з-пад напьянальна-вызваленчы рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух.

Купала заклікае мазольнага хлэбароба кінуць выглад слязіны:

Гей, гей хлэбароб мазольны, Пан сонкі і коскі і поля, Кінь выглад слязіны, ныводны, У твай руках слава і доля. Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю, грамадзянскую ваіну і першы перыяд сацыялістычнага будаўніцтва Янка Купала аданіў не з пазіцыі прыгнечаных раней класаў, а з якім звязан быў Купала і пра надлою якіх пісаў ён прыжыўныя вершы на першым этапе свай літаратурнай дзейнасці, а з пазіцыі беларускіх контррэвалюцыйных напьянальна-прыгнечаных рух у напьянальна-прыгнечаных народах за свай вызваленне з-пад напьянальна-вызваленчы рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух.

Класавы вораг ведае, што мастацкая літаратура — адна з вострых зброй класавай барацьбы. І контррэвалюцыйныя беларускія напьянальна-прыгнечаных рух у напьянальна-прыгнечаных народах за свай вызваленне з-пад напьянальна-вызваленчы рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух.

Хістанне паэта, якое тлумачыцца тым, што ён тады яшчэ не вараўмеў сутнасці адбываўчыхся падзей, не валоў даць ім сапраўднай ацэнкі, падпадзенне яго дзакучы гэтаму на аднаведных этапах пад уплыў напьянальна-прыгнечаных рух у напьянальна-прыгнечаных народах за свай вызваленне з-пад напьянальна-вызваленчы рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух, напьянальна-прыгнечаны рух.

Церамогі сацыялізма, вельварныя магчымасці для творчай д

ПЕРАГОВОРЫ У ПАРЫЖЫ

ІНТРЫГІ АўСТРЫЙСКІХ МАНАРХІСТАУ

ПАРЫЖ, 8 лютага. Дыпламатычны перагаворы ў Парыжы супраць...

СПРЭЧКІ

Паміж бальнішчымі і бярэзінскім пракурорамі т. Нічыпорукам і...

НАПЯРЭДАДНІ ПЛЕНУМА ПРАУЛЕННЯ ССР ССР

У Менск пачаўся з'яўляцца ўдзельніцкі пленум праўлення саюза...



У г. Жлобіне арганізавана дзіцячая тэхнічная станцыя...

ЗЕЛЕНАДОЛЬСК — НА ЛЫЖАХ

18 студзеня 10 рабочых-фабрычных з'явіліся ў Зеленадольск...

УБЕЛАРУСКІЯ КАЛГАСНЫЯ ЛЫЖНЫЯ СПАБОРНИЦЫ

У Віцебску закончыліся ўсебеларускія калгасныя лыжныя спаборніцтвы...

Насустрач 18-й гадавіне Чырвонай арміі

Цэнтральны савет Асоцыяцыі ССР за ўрадное правядзенне праграмы...

НОВЫЯ ФІЛЬМЫ БЕЛАРУСКАЯ СОВЕЦКАЯ КИНАМАТАГРАФІ

Дырэктар кінафабрыкі «Совetskaya Беларусь» Белдзяржкіно тав. Матусяў...

ТЭЛЕГРАМ ТАВ. ЛАХУЦІ ПІСЬМЕННИКАМ БССР

У адказ на прыгатаванне пісьменнікаў БССР надіслаў узагараджаны...

ТЭЛЕФОННАЯ СУВ'ЯЗЬ ЛЕНІНГРАД — КІЕВ

На тэрыторыі БССР закончана пабудова новай тэлефоннай лініі Ленінград — Кіеў...

АДПАЧЫНАК СТАХАНАУЦАУ ЛЯСНОЎ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

РЭЧЫЦА, 8 лютага. (БЕЛТА). У гэтым годзе ў г. Рэчыцы працягнецца праца па...

ЗАЗЕЛЯНЕЛІ АГУРКІ І ЦЫБУЛА

У прыгарадных пасадках Менска пачалася закладваць парніковыя рамы і засеў гародніну ў цяпляніцах...

ПАВЕДАМЛЕННІ

У паставе Совету Народных Камісароў БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б «Аб арганізацыі...



Усплёсненні самалёты бомбардзіроўкі шведскіх шпіталі Чырвонай арміі...

ПАВЕДАМЛЕННІ АБ ПАСЫЛЦЫ ЯПОНА-МАНЧЖУРСКІХ ВОЙСК К ГРАНІЦАМ МНР

ЛОНДАН, 8 лютага. (БЕЛТА). Дзяржаўны гаспадарствам гэтага Рэйтар перадаў спыненні на паўднёва-заходнім паўвостраве...

Абваражэнне паведамлення агенцтва «Домей цусін»

УЛАН-БАТОР, 8 лютага. (БЕЛТА). У паўднёва-заходніх мангольскіх землях абваражэнне паведамлення...

Англійская газета аб вымыслах японскага друку

БЕЙПІН, 7 лютага. (БЕЛТА). Выдаваемая ў Цяньціне англійская газета «Пекін энд Цянцзінь таймс»...

КОМУНІСТ КЛАМАМОС — КАНДЫДАТ НАРОДНАГА ФРОНТА НА ВЫБАРХ У СЕНАТ

ПАРЫЖ, 7 лютага. (БЕЛТА). Народа прадстаўніцкай партыі, якая далучаецца да народнага фронту...

СТАЧКА КРАУЦОУ У ВАРШАВЕ

У Варшаве, па паведамленню газеты «Роботнік», звыш двух тысяч жыхароў...

Паведамленне ТАСС

З прычыны спынення меўшых месца на прыгатаванай да саветскай арміі тэрыторыі Манчжоу-Го...

ШКОЛА ІНСТРУКАТОРАў СТРАЛКОВАЎ СПРАВАЎ

ГОМЕЛЬ, 7 лютага. (БЕЛТА). Да гэтага часу ў Чырвонай арміі гомельскіх чыгуначнікаў саюза Асоцыяцыя арганізацыя...

Гукавы кінатэатр Чырвоная зорка

Гукавы мастацкі фільм ПАДРУГІ

Гукавы кінатэатр «ПРОЛЕТАРЫЙ»

Гукавы мастацкі фільм «Валікі утешитель»

Кіно «СПАРТАК»

Выдатны мастацкі фільм ПАТ І ЦАР

НАРКАМУНУТГАНДАЛЬ БССР

СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫ МАГАЗІН ГАЛАУНЫХ УБОРАУ

Менскі, 53 ЗАУСЕДЫ МАЕ У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ

Мужчынскія, дамскія, і дзіцячыя галаўныя ўборы фабрык ССР і БССР

Магазін адкрыты з 10 гадзін раніцы да 7 гадзін вечара, Дзяржаўны.

ВЫДАВЕЦТВА «ЗВЯЗДА» Менск, Савецкая, 68

Тэлефоны: Заг. выдавецтва — 21-858, Бухгалтарныя — 21-845, Масва-тыражы — 21-860, Прым. аб'яў — 21-845

ДА УВАГІ ПАКУПНІКОУ! — МЕНСКІЯ МАГАЗІНЫ —

МЕНПРОМГАНДЛЯ

МАЮЦЬ ЗАУСЕДЫ У ПРОДАЖЫ У РОЗНАСТАЙНЫМ АСАРТЫМЕНЦЕ НАСТУПНЫЯ ТАВАРЫ:

рознае ГАЛАНТАРОЎ, ТРЫКАТАЖЫ, ПАРФУМЕРЫ, ТУАЛЕТНАЕ МЫЛА, МЫЛА ГАСПАДАРЧАЕ, ШПАЛЕРЫ, ЛАКА-ФАРБЫ, БУДМАТЭРЫЯЛЫ, ПАСУДУ, ГАСПАДАРЧЫЯ ТАВАРЫ, ДЗІЦЯЧЫЯ ЦАЦІ, РОЗНЫ ДЗІЦЯЧЫ асартымент тавараў, ФУТРЫ І ФУТРОВАЕ ГАТОВЕ, АДЗЕННЕ, ДАМСКІЯ, МУЖЧЫНСКІЯ І ДЗІЦЯЧЫЯ ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ.

ГЭТЫЯ ТАВАРЫ ЗАУСЕДЫ ЗНОІДЗЕЦЕ У НАСТУПНЫХ НАШЫХ МАГАЗІНАХ:

- Дзіцячы ўніверсальны магазін № 1 — Ленінская, 1/9, тэл. 25-774. Галантарэйна - трыкатажны магазін № 2 — Ленінская, 10. Універсальны магазін № 3, Ленінская 9/2, тэл. 22-421. Універсальны магазін № 17, Ленінская вул., тэл. 21-627. Галантарэйна - трыкатажны і парфумерны магазін № 30, Савецкая, 88, тэл. 20-764. Галантарэйна - трыкатажны і парфумерны магазін № 37, Ленінская, 17. Галантарэйна - трыкатажны і парфумерны магазін № 88, Ленінская, 14. Галантарэйна - трыкатажны і парфумерны магазін № 44, Ленінская, 22. Футровы магазін № 7, Ленінская, 12. Футровы магазін № 18, Ленінская, 1, тэл. 22-068. Магазін галаўных убораў № 81, Савецкая, 83. Магазін галаўных убораў № 89, Ленінская, 9/2. Спецыялізаваны парфумерны магазін № 23, Савецкая, 62. Пасудна-гаспадарчы, лака-фарбавы магазін № 15, рог вул. Да Бядыга і пл. Волі, тэл. 25-850. Пасудна-гаспадарчы магазін № 19, Комсомольская, 3. Лака-фарбавы, шпалерны і пасудны магазін № 44, Ніжні рынак, 47. Магазін № 16 Будматэрыялаў, пл. Волі, тэл. 25-155. Шорны магазін № 25 — Чарвенскі рынак. Шорны магазін № 47 — Конскі рынак. Шорны магазін — Креты рынак.

Магазін гандлюе з 10 гадзін раніцы да 7 гадзін веч. УЗОРНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ ТАВАРА ПА ЖАДАННУ ПАКУПНІКОУ ДАСТАЎЛЯЕЦЦА НА ДОМ

ДЫРЭКЦЫЯ.

МЕНГОРКАМСОД

склікае 10 лютага 1936 г., роўна ў 7 гадзін вечара, у клубе імя СТАЛІНА

АГУЛЬНАГАРАНСКОУ КАНФЕРЭНЦЫЮ

СТАРШЫНЬ КАМСОДАУ, УПАўНАВАЖАННЫХ І ЗБОРШЧЫКАУ ПА КАЛЕНТЫУМАУ СТРАХАВАННУ ЖЫЦЦА І РУХОМАЯ МАЕМАСЦІ

з наступнай павесткай дня: 1) Дагляд аб становішчы і пераходзе работніц на калектыўнаму страхаванню жыцця, вынікі выкавання дадзенага плана 1935 г. і дзейныя заданні камасоду і зборшчыкаў на 1936 г. і судакладні старшын камасоду.

2) Прамыраванне лепшых зборшчыкаў і актыўнага. 3) Інструктаж камасоду і зборшчыкаў аб пераходзе афармлення страхавання і пастаўкі ўчастку ў калектыўнае. Старшын камасоду забяспечыць яшчэ страхавога актыўна.

Пасля канферэнцыі — месціная частка. МЕНГОРКАМСОД.

ДА НАШЫХ ПАКУПНІКОУ

Для ўста наўвесьня вельяроднай сувязі паміж работніцамі прылаўка і пакупніцамі, а менавіта ўдзелу іх у палепшэнні пастаўкі работніц у аддзелах універсальна, дырэцыя менскага дзяржаўнага ўніверсальнага склікае

КАНФЕРЭНЦЫЮ ПАКУПНІКОУ сумесна з работнікамі ўніверсальна

11 лютага 1936 г., у 7 гадзін вечара, у клубе Дзяржаўнага Камуністычнага і рог вуліцы 89 (гаспадары).

Парадак работніц канферэнцыі: 1. Як будзе працаваць ўніверсальна ў 1936 годзе (даклад дырэктара). 2. Вывучэнне пакупніцкага імя тавараў: а) ці гандлюе ўніверсальна дробнакалібравымі таварами; б) ці заважывае імя асартымент тавараў; в) як абслугоўваць прадаўцаў; г) ці заважывае пастаўку інфармацыі аб пакупніцка тавараў; д) прапаведны пакупніцка оу. Па сканчэнні канферэнцыі — месціная частка. УВАХОД ВОЛЬНЫ.

ДЫРЭКЦЫЯ УНІВЕРСАЛА.